

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

153. МОСКВА 19.
УД. ФУНДУЗЕ 10 ИСТИТУТ
СОЭ. СТ. ИСТИТЕЛЬСТВА

№ 144 (9438)
ЧАШЦЕР
21
МАЯ
1936 г.
Год выдання XIX

СЭННЯ У НУМАРЫ:

- АБ ХОДЗЕ ВЫКАНАННЯ РАШЭННЯУ СНК БССР І ЦК КП(б)Б ПА ЦЭГЛЕ — ПАСТАНОВА БЮРО ЦК КП(б)Б.
- АБ ТЭРМІНАХ СКЛІКАННЯ АКРУГОВЫХ З'ЕЗДАУ СОВЕТАУ — ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦВК БССР.
- АБ ПРАВЯДЗЕННІ ЛЕТНІГА УЧОТУ ГАСПАДАРАК І ЖЫВЕЛЫ — ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ БССР.
- АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ — СЕСІЯ БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІІ НАВУК, ГАРБУНОУ — НЕВЯСПЕЧНЫЯ ЛІЧЫІ.

ПРОЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЗЛУЧАЙЦЕСЯ!

25-ГОДЗЕ БОЛЬШЭВІЦКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦІ ДЗЕМ'ЯНА БЕДНАГА.
МАРШАЛ С. М. БУДЗЭННЫ І МЕНСКУ.
ЗА РУБЯНОМ:
ПЕРАД СТВАРЭННЕМ НОВАГА ФРАНЦУСКАГА УРАДА.
АКУПАЦЫІ АБІСНІ ДЭКЛАРАЦЫІ НОВАГА ІСПАНСКАГА УРАДА.
АДКРЫЛАСЯ СЕСІЯ БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІІ НАВУК.
ПРАФ. ДАМБРОУСКІ — СОНЕЧНАЕ ЗАІМЕННЕ.

25 ГОД БОЛЬШЭВІЦКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ ДЗЕЙНАСЦІ ДЗЕМ'ЯНА БЕДНАГА



МАСКВА. (БЕЛТА). 20 мая споўнілася 25 год большэвіцкай літаратурнай дзейнасці выдатнага пролетарскага паэта Дзем'яна Беднага. Упершыню ён выступіў у большэвіцкім друку 20 мая (7 мая старага стылю) 1911 года на старонках газеты «Звезда».

Стварэнне сатырычнай творы, Д. Беднага паражаў астрыя свайго парадушчага рабочага друку, абрушаўся на розныя ашчэны меншавізма, бачаў буржуазны лібералізм і т. д.

Эпоха грамадзянскай вайны стварыла Дзем'яну Беднаму выключную папулярнасць у шырокіх масах працоўных. Асабліва вялікі поспехам яго творчасць карысталася ў Чырвонай арміі.

У 1923 г. Дзем'ян Бедны быў узнагароджан ордэнам Чырвонага сцяга, а ў 1933 годзе, у дзень 50-годдзя — ордэнам Леніна.

Этапы развіцця паэзіі Дзем'яна Беднага пераарыўна звязаны з развоўнымі рухамі.

З 1917 г. на 1935 год уключна роўнамі выданымі вышывана 197 кніг Д. Беднага агульным тыражом у 8.176.730 экзэмпляраў.

ПРЫВІТАННЕ СІАУЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАУ СССР ДЗЕМ'ЯНУ БЕДНАМУ

Парагі Ефім Алексеевіч!
Пісьменнічка грамадзкая, як і ўся наша краіна, горача ўгучае, любімага паэта шырокіх пролетарскіх мас, у дзень 25-годдзя твай работы ў большэвіцкім друку і жадае табе доўгіх гадоў жыцця, здароўя і творчых поспехаў на карысьць нашай вялікай радзімы, на карысьць сацыялізма.

У гады царскай рэакцыі, у вялікія дні Кастрычніка, у перыяд грамадзянскай вайны, у гады бурнага сацыялістычнага будаўніцтва тваім мастацкім словам абуджаў агнёвую няўважлівасць да ворагаў пролетарыята, ты патхнуў

працоўных на барашчу, на геройства, на перамогі. Тваё слова — слова пролетарскага трыбуна — паэта, роднае і блізкае народным масам, — тады жа гора і моладзі, які і 25 год таму. Мы ўпэўнены, што дыпер, калі совецкі народ кіруемы гэтым вялікім Сталіна, стварыць швэрдлія асновы шчаслівага сацыялістычнага жыцця, твай талент ператворыць гэтыя новыя ралісныя перамогі ў творы сацыялістычнай эпохі. Твай талент не раз яшчэ паслужыць пролетарыяту ў наліхдохдзячых барышчы.

ПРАУЛЕННЕ СІАУЗА СОВЕЦКІХ ПІСЬМЕННІКАУ СССР.

Ход сяўбы яравых па БССР

НА 15 МАЯ 1936 ГОДА

Районы	Усяго засеяна яраваў	посевы выданыя	Гэтым	Усяго засеяна яраваў	Пролетары	
1. Бабруйскі	29,954	100,6	51.	Суражскі	27,183	95,9
2. Пётрыкоўскі	11,874	82,6	52.	Прайскі	20,742	83,2
3. Уладзінскі	18,995	98,8	53.	Сіроўскі	29,755	95,9
4. Магілёўскі	54,776	100,4	54.	Гарадніцкі	25,913	95,9
5. Лёўбінскі	18,468	95,2	55.	Віцебскі	26,747	95,8
6. Кіраўскі	29,151	95,4	56.	Ельскі	11,357	72,3
7. Старобінскі	17,598	98,3	57.	Буда-Кашалёўскі	20,581	90,0
8. Старадарожскі	17,703	90,4	58.	Сенненскі	30,778	95,7
9. Менскі	38,187	100,1	59.	Менска-Пілецкі	39,946	92,6
10. Барысаўскі	31,066	99,1	60.	Бялыніцкі	28,108	92,8
11. Церахаўскі	25,910	89,9	61.	Смаленіцкі	20,921	92,0
12. Камяніцкі	9,719	85,3	62.	Рэчыцкі	39,959	86,2
13. Чыр.-слабодскі	14,445	100,3	63.	Пухавіцкі	17,435	91,8
14. Рагачоўскі	31,191	92,3	64.	Чэрвеньскі	25,290	90,8
15. Палатнскі	24,980	100,9	65.	Чачэўскі	18,758	83,0
16. Брагінскі	17,264	93,7	66.	Чавускі	30,186	87,8
17. Уршакі	6,599	99,9	67.	Пашчынскі	18,609	91,2
18. Аршанскі	59,497	100,1	68.	Львэнцкі	37,918	94,2
19. Заслаўскі	19,340	99,6	69.	Асвейскі	12,348	94,0
20. Пінскі	30,621	100,1	70.	Хойніцкі	19,416	86,3
21. Ветрынскі	29,924	99,6	71.	Горанскі	35,336	93,8
22. Лепельскі	29,901	99,4	72.	Крычаўскі	17,069	89,1
23. Капыльскі	28,541	99,0	73.	Крамінскі	23,861	92,9
24. Ручыцкі	25,918	99,3	74.	Шклоўскі	44,894	92,4
25. Ушакі	30,358	99,1	75.	Гуцьскі	7,772	77,9
26. Чапінскі	28,924	99,0	76.	Глуцкі	25,801	88,7
27. Веткаўскі	13,333	91,7	77.	Кастрычніцкі	22,838	82,2
28. Лельчынскі	9,807	85,1	78.	Кармянскі	24,910	83,1
29. Дубровенскі	18,457	84,7	79.	Кірэўскі	19,438	89,1
30. Бешанковіцкі	36,895	98,6	80.	Журавіцкі	21,787	85,7
31. Дзяржынскі	27,399	93,7	81.	Халопеніцкі	22,704	90,2
32. Прыпяцкі	32,769	96,4	82.	Мухаўскі	27,148	91,1
33. Бягомльскі	16,919	93,5	83.	Чарыўскі	20,539	77,0
34. Дубровенскі	34,581	97,8	84.	Чырвонапольскі	23,556	81,0
35. Бярозаўскі	30,328	91,0	85.	Крыўчынскі	23,070	89,1
36. Слуцкі	25,311	95,2	86.	Клімавіцкі	32,950	82,1
37. Нарыцкі	23,541	85,2	87.	Хойніцкі	18,019	81,6
38. Капаткевіцкі	12,088	80,8	88.	Гомельскі	16,501	81,4
39. Талачынскі	34,053	97,4	89.	Асіповіцкі	15,369	82,6
40. Грэцкі	15,943	93,6	90.	Добручынскі	10,823	71,6
41. Свіслацкі	16,805	92,9	ПА БССР	2,204,245	91,0	
42. Нарэцкі	13,318	73,6	Выло на 10 мая 1936 г.			
43. Даманавіцкі	22,029	81,8	Выло на 15 мая 1935 г.	1,910,365	70,3	
44. Гараўскі	21,630	94,9	Выло на 15 мая 1934 г.	2,273,274	88,2	
45. Кіраўскі	19,251	90,2	Увага: месцы раёнаў выведзены на прапану выканання сяўбы па плянам раёнаў без трэці.			
46. Мазырэцкі	20,496	81,9	Учотна-статыстычны аддзел НКЗБел.			
47. Угарыцкі	22,069	89,0				
48. Жлобінскі	34,964	88,0				
49. Быхаўскі	34,920	88,9				
50. Смаленскі	22,850	94,5				

АБ ХОДЗЕ ВЫКАНАННЯ РАШЭННЯУ СНК БССР І ЦК КП(б)Б ПА ЦЭГЛЕ

Пастарова бюро ЦК КП(б)Б

Заслухавшы паведамленне нам. наркома мясцовай прамысловасці тав. Геаргадзе, дырэктара трасы «Будматэрыялы» тав. Баміні і старшыні Беларускага тав. Галюнава аб выкананні рашэнняў СНК БССР і ЦК КП(б)Б па гэтым, — бюро ЦК КП(б)Б адзначае, што гэтыя паставы выконваюцца з прэв'ю, стаханавіцкі рух на цэльных заводах амаль адсутнічае, у выніку чаго дзяржаўны план цэльных заводаў не выконваецца і за першыя чатыры месяцы не дала і будоўлям 28,3 мільёна штук цэглы. Якасць выпускаемай цэглы нізкая.

Бюро ЦК КП(б)Б паставіла:

1. Тав. Геаргадзе — нам. Наркампрама, як уаўняважанаму СПА па прамысловасці мясцовых будматэрыялаў у БССР, перакласці ўсю сваю ўвагу на забеспячэнне выканання плана цэльных заводаў з тым, каб не менш 75 проц. свайго часу ім аддавалася выключна гэтай галіне прамысловасці.
2. Папярэдні дырэктар трасы будматэрыялаў тав. Баміні, што калі ў бліжэйшы час ён не паставіць справу выканання плана па цэгла тав. Геаргадзе патрабуючы партыі і ўрада, ён пачае сур'ёзна партыйнае спажэнне.
3. Асабліва тав. Баміні ад абавязкаў часова выконвае абавязкі начальніка кіраўніцтва назваў прамысловасці НКМП і для ўмацавання кіраўніцтва прамысловасцю горавету і РВК назначыць начальніка кіраўніцтва назваў прамысловасці НКМП тав. Рэвінскага.
4. Першым намеснікам кіраўніка трасы «Будматэрыялы» заахвочвае тав. Кахалонава.
5. Дзяржкін абавязвае тав. Геаргадзе і пільна даражнін абавязвае тав. Баміні па цэльных заводах трыма праверачам моцных работнікаў — гаспадарнікаў і спецыялістаў.
6. Заахвочвае ўваўняважаным ЦК КП(б)Б і СНК па галіне:
 - па гор. Менску — т. Сухаручкіна,
 - па гор. Віцебску — т. Зотрына,
 - па гор. Гомелю — т. Мелашчына,
 - па гор. Бабруйску — т. Сумінінава,
 - па гор. Оршы — т. Левіна.
7. Прапанаванае Магілёўскаму РК КП(б)Б перагледзець сваё рашэнне аб вылучэнні ўваўняважаным тав. Чыма і назначыць уаўняважаным па цэльных заводах гор. Магілёва і раёна тав. Пляўніцка.
8. Абавязвае старшын райвыканкомаў і сакратароў райкомаў ЦК КП(б)Б — Дрыбінскага, Граскага, Глуцкага, Дзержынскага, Бешанковіцкага, Круцкага, Прапойскага, Ушацкага, Старадарожскага, Прыпяцкага, Веткаўскага, Барысаўскага, Вітомльскага, Аршанскага, Сіроўскага, Пётрыкоўскага, Свяцкіскага, Кармянскага, Лёўбінскага, Калаткевіцкага і Рагачоўскага раёнаў пільна і рашуча вылучаць на іх ваенныя наравы на вярбоўку работнай сілы для цэльных заводаў, забяспечыць выезд усіх заахвочваных работных не пазней 22 мая г. на адпаведныя заводы.
9. Для фарсавання выезду заахвочваных работных на цэльныя заводы камандзіраваць у найбольш адстаючыя раёны ўваўняважаных ЦК КП(б)Б:
 - 6. Т. Геаргадзе, Міронава, Галюнава, Рэвінскаму, Вампі і дырэктарам заводаў сканцэнтравана галоўную сваю ўвагу на разгортванні стаханавіцкага руху, на правільнай арганізацыі працы і зарплатні і асвеціць новых норм.
 - Дырэктарам цэльных заводаў у 3-зленны тэрмін правесці неабходныя мерыпрыемствы па паліпашэнні санітарных умоў і даабсталяванні іжарнага ўстаўкі, тэмбачкі, пасельніцтва пільна, а таксама стварыць культурныя ўмовы работніц сталяных і бубоўнаў (заведзеныя чаргі, поўнае захаванне).

АДКРЫЛАСЯ СЕСІЯ БЕЛАРУСКАЯ АКАДЭМІІ НАВУК

Учора ў менскім ДOME партыя адкрылася чарговая сесія Беларускай акадэміі навук.

Прэзідэнт акадэміі акадэмік І. З. Сурта адкрыў сесію паслядоўна, у сваім уступным слове аказаў вялікае велічаванне поспехі Совецкага Саюза за ўсіх галянах сацыялістычнага гаспадарства і культуры. Гэтыя поспехі дасягнуты пад кіраўніцтвам нашай вялікай камуністычнай партыі, партыі Леніна — Сталіна.

— Наш народ, — гаворыць тав. Сурта, — працуе стаханавіцкімі тэмпамі, ён жыць заможна і весела. Пачатак бягучага года характарызуецца тым, што мы пераважна, перакрываем усе нашы народна-гаспадарчыя планы і пляны культурнага будаўніцтва. На гэты тэмпы складаны арганізм народна-гаспадарчага жыцця, як трыпарт, пад кіраўніцтвам нашай партыі і вялікага Сталіна, пад кіраўніцтвам тав. Кегановіча стаяў у пераважна радзі сацыялістычна будоўлі. Ніколі яшчэ за ўсе гады існавання совецкай улады так арганізавана, даякляна, па-вяжаму, на-стаханавіцку не праходзіла і нас рашаюць па вясновай сяўбе, як у 1936 годзе.

Мы дадусям, — гаворыць тав. Сурта, — да голасу работных-стаханавіцаў, каліжыць, усе працоўных нашай краіны выкажам сваю гарачую любоў і адданасць вялікаму праветару і настаўніку таварышу Сталіну.

Пры ўмяненні імя Сталіна ўсе ўдзельнікі сесіі становяць і наліжваюць у бонус любімага правядыра народаў доўгую авашчу.

Пачын жонак спецыялістаў МТС

Жонкі спецыялістаў і работных спецыялістаў раду машынатрактарных станцыяў БССР пераходзіць вольны жонак гаспадарнікаў і інжынера-тэхнічных работнікаў цяжкай прамысловасці.

У Заслаўскай МТС жонкі спецыялістаў т. Стукіч, Сцяпанова, Куніцкіх, Пятровіч, Дарожніка і Наумоўіч правялі ўсю вялікую работу. Кожная з іх узяла на сябе канкрэтны ўчастак работ. Жонка аграрнага т. Сцяпанова арганізавала жонак на азеленне МТС. На сядзібе машынатрактарнай станцыі работы клубы жонак. Вазажм квотак ставіцца ў канторы і кватэры кожнага работніка МТС.

Жонкі спецыялістаў на чале з тав. Стукіч, жонак дырэктара МТС, гэтымі дзяньмі выехалі ў перадавую жоначую трактарную брыгаду Марыі Рачноўскай. Пакуль трактарысты былі заняты на работе, яны навалі ў іх інтэрна-це поўны парадка — вымылі падлогу, столы, сталы, наблі свейкай зямлюй матрацы, паставілі люлькі, прывезлі духі. Трактарысты прышлі з работы і не маглі пачаць свайго інтэрната.

Маршал Совецкага Саюза С. М. Будзённы ў Менску

Учора ў Менск прыехаў маршал Совецкага Саюза Сімен Міхайлавіч Будзённы.

На вакзале тав. Будзённага сустракалі старшыня Соўнаркома БССР тав. Галадзе, нарком унутраных спраў тав. Леплюскі, сакратар наркома ЦК КП(б)Б т. Рышкін, начальнік гарнізона, каманды тав. Сіпуцкі, 20 мая. (Нар. «Звезда»)

20 мая ў Слуцку прыбыў маршал Совецкага Саюза тав. С. М. Будзённы. Тав. Будзённага сустракалі сакратары оргбюро ЦК КП(б)Б на Слуцкай акрузе тт. Каменштэйн і Нікіцін, старшыня

АБ ТЭРМІНАХ СКЛІКАННЯ АКРУГОВЫХ З'ЕЗДАУ СОВЕТАУ ПАСТАНОВА ПРЭЗІДЫУМА ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА БССР

У дадатак да паставы прэзідыума ЦВК БССР ад 26 красавіка 1936 года (пратокол № 81, п. 9) «Аб скліканні акруговых з'ездаў Совецкага Саюза», Палшчакі, Лепельскі, Слуцкі і Мазырэцкі акругі ўсталяваць наступныя тэрміны склікання азначаных з'ездаў: па Мазырэцкай і Слуцкай акругах—14 чэрвеня 1936 г., па Палшчакі і Лепельскай акругах—10 чэрвеня 1936 г.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЧАРВЯНОУ.
Сакратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР М. ЛЯНОУ.

Сесія і вышэйшыя начальнікі складалі гарызонт.

На пераоне быў выстраен гарановы караўл з часцей Н-скай кавалерыйскай дывізіі.

Маршал Совецкага Саюза тав. Будзённы прыехаў для азнамялення з жыццём і бытам байцоў гарнізона і падрыхтоўкай лагераў для летняй вучобы.

оргкамітэта ЦВК БССР па Слуцкай акрузе тав. Жодулаў, сакратар Слуцкага райкома ЦК КП(б)Б тав. Кіншымаў, камандаванне часцей гарнізона і прадаўніцкі партыйных і совецкіх арганізацыяў.

У МУЗЕІ В. І. ЛЕНІНА



На здымку: нарціна мастака П. Алякрынскага «В. І. Ленін на студэнцкай сходцы ў Казанскім універсітэце ў 1887 г.»

Партыйнае будаўніцтва

СУПРОЦЬ СЕЗОННАСЦІ У ПАРТЫЙНАЙ ВУЧОБЕ

ЦК ВКП(б) у сваім рашэнні «Аб прапагандыскай рабоце...» асабліва звярнуў увагу партыйных арганізацый на сістэматычную работу па павышэнню ідэйна-палітычнага ўзроўню камуністаў.

Праведзеная правёрка і праходзячы абмен партыйных дакументаў асабліва яра паказваюць жаданне камуністаў аўдаваць марксіска-ленінскай тэорыі.

ЗНАТНЫЯ ЛЮДЗІ — У ГРУПЕ СПАЧУВАЮЧЫХ

У нашым раёне былі факты, калі пасюбныя партыйныя партарганізацыі не разумелі ўсёй сур'язнасці і палітычнай важнасці работ са спачувальнікамі.

НА КУЛЬТУРНЫЯ ТЭМЫ

І. ДАПАМАЖЫЦЕ КАЛГАСНА СЦІЖЭ (ПІСЬМО ДРАМУРГТКОЎЦА)

Жывем мы цяпер не так, як жылі раней. Няма ў нашай вёсцы (калгас «Польны», Рагавускі сельсавет, Заслаўскага раёна) беспрасветнага гаротнага жыцця.

II. РАЕННАЯ БІБЛІЯТКА

У песням, інтэлектуальным пакойчыку змяшчаецца крытэрыя культуры і культуры пачытаў.

III. КАШТОўНАЯ ІНІЦЫЯТЫВА

У 10 гадзін раніцы рэчывы горадскі сад залюбіў вучні горада. У 11 гадзін прыбыла 25 аўтамабільных вучняў старэйшых класаў сельскіх школ раёна.

АКУПАЦЫЯ АБІСІНІ

МАСАВЫЯ РАССТРЭЛЫ

ЛОЏАН, 19 мая. (БЕЛТА). Агенства Райтэр паведамляе, што ў Адэсе-Абэсе італьянскія ўлады іравадзяць масавыя расстрэлы абісінцаў.

УЗДЫМ ПАРТЫЗАНСКАГА РУХУ

БЕР-ЛІН, 19 мая. (БЕЛТА). Газета «Фелькшэр бееахтэр» апавядае вясна-падлітнае становішча італьянцаў у Абісініі.

АПЕТЫТЫ КАЛАНІЗАТАРАУ

ЛОЏАН, 18 мая. (БЕЛТА). Як паведамляе агенства Райтэр, у парце царуе голад, што італьянскія ўлады імкнуцца набыць чыгунку Адэсе-Абэсе.

У АУСТРЫІ РЫХТУЕЦА РЭСТАўРАЦЫЯ МАНАРХІІ

ВЕНА, 19 мая. (БЕЛТА). За апошнія дні ў Аўстрыі прыкметна ўзмацніўся рух у карысць рэстаўрацыі манархіі.

СПЕЗАТАЧЫВЫ ГАЗ СУПРОЦЬ БАСТУЮЧЫХ



Прымяненне амерыканскай паліцыі спэзатачывы газ супраць бастуючых стачкі.

ДЭРАД СТВАРЭННЕМ НОВАГА ФРАНЦУЗСКАГА УРАДА

КОМУНІСТЫЧНЫЯ МІТЫНГІ ў ПАРЫЖЫ

ПАРЫЖ, 19 мая. (БЕЛТА). Учора ў Парыжы адбыліся ў трох пунктах горада мітынгі, арганізаваныя кампартыяй.

З'ЕЗД СОЦЫЯЛІСТАў ДЭПАРТАМЕНТА СЕНЫ

ПАРЫЖ, 19 мая. (БЕЛТА). У Парыжы адбыўся з'езд сацыялістычнай федэрацыі дэпартаменту Сены.

ДЭКЛАРАЦЫЯ НОВАГА ІСПАНСКАГА УРАДА

ПАРЫЖ, 20 мая. (БЕЛТА). Іспанскі прэм'ер Кірога заявіў у парламенце, што будзе прадаўжаць палітыку кабінета Асанья.

СПРАВЫ АДНОЙ ПРАМЫСЛОВАЙ АРЦЕЛІ

Дрэвапрацоўчая арцель імя Чарэвскага раёна, існую аднаціцца год. Цяпер у ёй працуе каля 130 чалавек.

НЕБЯСПЕЧНЫЯ ЛІЧЫБЫ

Перш за ўсё прывядзем некалькі лічб. Да пачатку 1935-1936 навучальнага года ў г. Менску па ўсёму змянялася неіспытных 1.920 чалавек.

СПРАВЫ АДНОЙ ПРАМЫСЛОВАЙ АРЦЕЛІ

Дрэвапрацоўчая арцель імя Чарэвскага раёна, існую аднаціцца год. Цяпер у ёй працуе каля 130 чалавек.

НЕБЯСПЕЧНЫЯ ЛІЧЫБЫ

Перш за ўсё прывядзем некалькі лічб. Да пачатку 1935-1936 навучальнага года ў г. Менску па ўсёму змянялася неіспытных 1.920 чалавек.

ЭКСПЕРСІ У ЦЭНТРАЛЬНЫМ МУЗЕІ В. І. ЛЕНІНА

У канцы мая і ў чэрвені адбудзецца партыйная прапаганда і агітацыя ЦК КП(б)Б арганізацыя экспэрсій прапагандаўстаў у Цэнтральным музэі В. І. Леніна ў Маскве.

ВЫПУСК КУРСАУ ПРАПАГАНДЫСТАУ

Учора адбыўся выпуск шасці-месячных курсаў прапагандаўстаў пры ЦК КП(б)Б. Курсы скончыла 40 чал. Большасць выпускнікоў едзе на работу ў раёны ў якасці раённых прапагандаўстаў.

З ліку выпускнікоў 15 выдатнікаў вучобы едзе ў Ленінград для вывучэння вопыту партыйнай прапаганды ленінградскіх арганізацый. Пасля Ленінграда гэтыя таварышы едуць у Маскву для наведвання музэя Леніна.

ПІСЬМО УКРАЇНСКІХ АРТЫСТАУ-ОРДЭНАНОСЦАУ РАБОТНИКАМ МАСТАЦТВА БССР

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Выступіўшы ў Гомелі ў оперы «Запарожак за Дунаем» і оперы «Наталка Палтаўка» артысты Украінскага дзяржаўнага кіеўскага ордэна Леніна тэатра оперы і балета ордэна Леніна народны артыст рэспублікі М. І. Данец і асадувачка артыстка рэспублікі О. А. Петрусенка звярнуліся праз «Звязду» з наступным пісьмом да работнікаў мастацтва БССР:

«Наша шчыра брацкая прывітанне ўсім работнікам мастацтваў брацкай Беларускай рэспублікі. Мы выказваем шчырую падзяку за брацкую шчырую сустрэчу, якую наладзілі нам партыйная і прафесійная арганізацыя і працоўныя Гомеля.

Беларускае музычнае мастацтва мае перад сабой вялікія перспектывы. Беларускае народнае песня, багатая на мелодыю, уяўляе сабою выдатны матэрыял для пабудовы вялікіх музычных твораў нацыянальнага па форме і інтэлектуальнага па зместу.

Паслядоўна брацкую Беларусь, шчыра жадаем поспеху работнікам мастацтваў БССР.

Народны артыст рэспублікі ордэна Леніна М. ДАНЕЦ, асадувачка артыстка рэспублікі ордэна Леніна О. ПЕТРУСЕНКА.

ПІСЬМЫ ЖАНЧЫН-МАЦЯРЭЙ

Абябальванне родаў у клініках, радзільных дамах і радзільных аддзяленнях большай нашай рэспублікі пачало ўжывацца параўнальна паздаў. Не так даўно «Звязда» змяшчала пісьмы жанчын, якія нарадзілі дзяцей без болю.

Зараз маперы-жонкі прыклядаюць новыя пісьмы і пішучы водку аб тым, як яны радзілі без болю. Калгасніца калгаса «Чырвоны май», Бабурыцкага раёна, Анна Харалдэва піша: «Раджаю другое дзіцё. Якая велізарная розніца! Першае дзіцё нарадзілася ў вёсцы, тры дні пакутыва праішлі для мяне. Таму страшы мне былі дзевяць год. Але я памыляся, ролы прайшлі як сон. Я вельмі брыта, без болю і без нарадзіла. Добры і мілы сон. Я даваю партыі і ўраду за тое, што яны так клапацяцца аб нас, жанчын». З гэтых перакладзеных Косічэ Вясельнага і Ткачэна з Хойнік. У гэтых пісьмах выказваюцца радзіць а новыя ролы без болю. Яны абяцваюць добра радзіць і выхоўваць сваіх дзяцей — выдатных дзяцей нашай пудоўнай радзімы.

Цё — хлопчык у 4 кілаграмы 500 грамаў. Стаханаўка лесакантата тав. Драздова раджала ўпершыню. Яна піша: «Думала, што прыдзеца перажыць многае, але дзякуючы менавіта абябальвання я нарадзіла дзіцё і без асаблівага болю». С. Олей з саўгаса «Рыбнаструктар», Талачынскага раёна, піша, што пасля абябальвання, якое ёй зрабілі ў мясцовай бальніцы, роўна ў яе прайшлі без болю. «Адчуваю сябе добра, — піша яна, — дзіцё таксама добра адчувае сябе».

Словы гарачай падзякі партыі, савецкай уладаў, любімаму, родному Сталіну гучаць у кожным пісьме. Работніца сталіны Абрамаўскай Кларына Іванова Галжа, калгасніца калгаса імя Дзержынскага Хойніцкага раёна, Вера Федараўна Шчакоўская, жонка чыгуначніка Муха і інш. у сваіх пісьмах выказваюць радзіць а новыя ролы без болю. Яны абяцваюць добра радзіць і выхоўваць сваіх дзяцей — выдатных дзяцей нашай пудоўнай радзімы.

НА ЗДЫМКУ: удзельнік трыдцатага міжнароднага шахматнага турніру гросмайстар Элісазэра (Аўстрыя).

ЗАМЕТКІ АСТРАНОМА

СОНЕЧНАЕ ЗАЦМЕННЕ

Ві сядзіце ў садзе пад дрэвам у чэрвеньскі дзень 1936 г. Сонца асвятляе лісце ўтварыўшы светлы кружкі. Але калі сонца гэтае 12 мінут раптам кружкі ператварыцца ў серпік. Гэта — частковае зацменне сонца, якое ў Менску пачнецца 19 чэрвеня ў 6 г. 18 мін. таго ж часу і для ўсёй часткі нашай сонца будзе закрыта чорнымі кружачкамі.

Зацменне сонца з розных пунктаў зямлі назіраюцца неаднолькава.

У Менску ў сярэдзіне зацмення будзе закрыта прыкладна пята частка сонца, а вяршыня тэны будзе сціснута сярпом. У Тбілісі і Ташкэнце будзе закрыта ў сярэдзіне зацмення левая верхняя частка сонца, а правая ніжняя будзе сціснута сярпом. У Туансе, Армавіры, Ізмір, Ніжнім Волзе, у Орску, Омску, Калінінску, Томску, Канску і Харбару, скуль будзе закрыта ўсё сонца. Гэта — поўнае сонечнае зацменне.

Зацменне сонца ў СССР будзь назіраць як зямныя, так і астраномы іншых краін.

Што-ж прыцягне астраномаў да назірання за сонечным зацменнем? Шмат прычым можна будзе выкарыстаць у гэтым дзень. Напрыклад, можна ўказаць на праверку такавай тэорыі Эйнштэйна або т. з. створы адносіны.

Праф. ДАМБРОСІЎ, фізік, педагогічны інстытут.

КАРОТКІЯ РАДЫХВАЛІ У МЕЛЬШЫНЕ

За апошні некалькі год мелішына ўзроставае звычайна вышэйшым аднаго з навішчых дасягненых тэхнікі — кароткіх і ультракороткіх радыхвалі.

Скунная клініка Беларускага дзяржаўнага мелішынскага інстытута (дырэктар праф. А. Я. Пракаўчук) яшчэ ў муніцыпальнае горадэ закладала ў Маскве апарат кароткіх хваляў для лячэння хворых на элімпію.

Назначэння ў слабых дозах кароткіх хваляў атымулююць радзільныя працэсы ў арганізме, павялічваюць цыркуляцыю крыві, павышаюць алкаголізм аблучэння, павышаюць тазабмен і інш.

У клініцы праф. А. Я. Пракаўчука працаваў кароткіх хваляў прапарушана 238 хворых. З іх на першым месцы стаіць група хворых на элімпію (фуркуліты, рабункуліты, паліміяліты і інш.). Рэзультаты лячэння настолькі добрыя, што мы пры гэтых хворых хваляў правілі, ужываем кароткіх хваляў. У 7 выпадках яны галені былі вылучаны кароткімі хвалямі.

ГАМАКОЎ ДА АДПАЧЫВАЮЧЫХ

Гамакі для адпачываючых няма. У сталовай адсутнічаюць два тэлы не мяняюцца ні разу.

Ніхто з адпачываючых не скардзіцца на харчаванне — яго добрае. Праўда, некатыя прапарушвалі ўвесці харчаванне па патрабаванню, па выбару.

За 10 дзён у доме адпачынку былі наладжаны два кіносеансы ў адзін пакаят. Атрыманне ніякіх яам, вядзе на працу. Бібліятэка ісьць, але яна закрыта. Нават мясцовага газэта «Пілеская вясель» прымяшчаны на тэрыторыі дзень, бо не адкрыта папшоае агенства. Нарэшце, толькі 14 мая прыбыў сюды дубаўчаны культурнік. Колькі добрых планаў: масавыя гульні, музыка, мастацтва чытка, драматычныя пастановкі і т. д., але першы збор адпачываючых ужо скарыстаў свай воліцы. Толькі пазер пачалося будаўніцтва аткрытай астралы. З вялікім спагаданнем адкрыт ларок.

Так пачаўся сезон у Чонкаўскім доме адпачынку, які за лета павінен прапусціць 3.000 адпачываючых. Зразумела, пры жадаіні ўсе гэтыя непалаткі могуць быць знішчаны. Але справа ў тым, што ў сааструктур ЦПСБ (загадчык тав. Гуелько) Чонкаўскі дом адпачынку знаходзіцца на становішчы пашынка. Погляд на існавалі. Чонкі — масавы дом адпачынку знаходзіцца каля пратэктарскага пачатка і трыба яго ператварыць на ўзровень Гомельскага горадпрофесу таксама па цікавіна-па жшпем і бітам дома адпачынку. Прымяжакі знойны сядзі старшыня горадпрофесу тав. Шапіра, павярхоўна знаамаіўся са станам спраў і паехаў...

Урач ЛІУШЫЦ.

АГУЛЬНАГАРАДСКІ СХОД АКТЫВА ВІНАХОДЦАУ-СТАХАНАЎЦАУ МЕНСКА.

Учора ў менскім Цэнтральным доме тэхнікі адбыўся агульнагарадскі сход актыва вінаходцаў-стаханаўцаў г. Менска разам з гаспадарнікамі і кіраўнікамі навукова-даследчых інстытутаў. На сходзе прысутнічала 400 чал., у тым ліку 25 вінаходцаў з прапаруштваў і калгасаў рэспублікі.

Срод апошніх — тт. Гарлачоў (Менска-Літвы раён), Гофман (Віцебск) Еўстафій (Гомель). З дэкларацыя аб становішчы і выдатках развіцця вінаходства вядуць прыходзіць у Менск старшыня Цэнтральнага савета ўсеагульнага таварыства вінаходцаў тав. А. Б. Халатаў.

ДРЭННА АРГАНІЗАВАНЫ АДПАЧЫНАК

(Ад спецыяльнага карэспандэнта «Звязды»).

На беразе ракі Сож, у сасновым лесе знаходзіцца Чонкаўскі дом адпачынку. Тут — сонца, чыстае паветра, пляж. 5 мая сюды прыбыла першая ў гэтым сезоне партыя адпачываючых — 300 чал.

Але з самага пачатку дом адпачынку не падрыхтаваўся да сезона. Штат не быў уамякнёна-арганізаваны медыцынскім персаналам і культурна-адукацыйным. Самі адпачываючыя павіны былі вынахадцаў ажорнавалі, прычым прыкладна 50% з іх былі выкладчыкамі і вучасцамі. Дырэктар дома адпачынку тав. Фінкельштэйн і партгор тав. Шапіра звярнуліся да загадчыка гомельскага горадпрофесу адпачываючых тав. Гуелько і старшыня горадпрофесу тав. Шапіра з просьбай ургэнтна падрыхтаваць, але толькі 18 мая быў прыслан урач і то з пунічкай на адзін месяц.

Гамакі для адпачываючых няма. У сталовай адсутнічаюць два тэлы не мяняюцца ні разу.

Ніхто з адпачываючых не скардзіцца на харчаванне — яго добрае. Праўда, некатыя прапарушвалі ўвесці харчаванне па патрабаванню, па выбару.

За 10 дзён у доме адпачынку былі наладжаны два кіносеансы ў адзін пакаят. Атрыманне ніякіх яам, вядзе на працу. Бібліятэка ісьць, але яна закрыта. Нават мясцовага газэта «Пілеская вясель» прымяшчаны на тэрыторыі дзень, бо не адкрыта папшоае агенства. Нарэшце, толькі 14 мая прыбыў сюды дубаўчаны культурнік. Колькі добрых планаў: масавыя гульні, музыка, мастацтва чытка, драматычныя пастановкі і т. д., але першы збор адпачываючых ужо скарыстаў свай воліцы. Толькі пазер пачалося будаўніцтва аткрытай астралы. З вялікім спагаданнем адкрыт ларок.

Так пачаўся сезон у Чонкаўскім доме адпачынку, які за лета павінен прапусціць 3.000 адпачываючых. Зразумела, пры жадаіні ўсе гэтыя непалаткі могуць быць знішчаны. Але справа ў тым, што ў сааструктур ЦПСБ (загадчык тав. Гуелько) Чонкаўскі дом адпачынку знаходзіцца на становішчы пашынка. Погляд на існавалі. Чонкі — масавы дом адпачынку знаходзіцца каля пратэктарскага пачатка і трыба яго ператварыць на ўзровень Гомельскага горадпрофесу таксама па цікавіна-па жшпем і бітам дома адпачынку. Прымяжакі знойны сядзі старшыня горадпрофесу тав. Шапіра, павярхоўна знаамаіўся са станам спраў і паехаў...

Урач ЛІУШЫЦ.

ЮНЫЯ ТАЛЕНТЫ



На здымку: Ізя Міхіна — выхаванка менскага дзіцячага саду № 54 — выконвае пэзімку.

ТЭАТРЫ ЛЕТАМ

Свой асенне-зімовы сезон 1936—37 года юрэйскі дзяржаўны тэатр БССР мяркуе распачаць у новапобудаваным тэатральным будынку ў Менску. У сувязі з адсутнасцю паставаўнай пляцоўкі тэатр пакуль што выключна працуе над новымі п'есамі. Ужо каацкава аформлена п'еса Вевюркі «Вораг». Знаходзіцца ў стадыі каацкавага афармлення паставаўны «Закаў» Бабеля (ражысёр Норд), «Гаспадыня гаспаіны» Бальдана (паставаўка заслужанага артыста рэспублікі тав. Рафальскага), «Сватобой Берман» Галаўчынера, «Падзі ў белых халатах» амерыканскага пісьменніка Сідней Кінглі. П'еса адлюстроўвае лёс і становішчы медыцыны ў капіталістычнай краіне. Зараз тэатр працуе над п'есай Кудыбака «Бойтра». Гэтымі днямі тэатр разабіраецца на тры брыгады і выязджае на гастролі. Першая брыгада будзе абслугоўваць прыгранічныя раёны. У яе рэпертуары — «Вораг» Вевюркі і «Юрэйскае пшасе» Шолома Алейхеа. Другая едзе ў Заходнюю вобласць з п'есай Аржысёр Норд), «Гаспадыня гаспаіны» Бальдана (паставаўка заслужанага артыста рэспублікі тав. Рафальскага), «Сватобой Берман» Галаўчынера, «Падзі ў белых халатах» амерыканскага пісьменніка Сідней Кінглі. П'еса адлюстроўвае лёс і становішчы медыцыны ў капіталістычнай краіне. Зараз тэатр працуе над п'есай Кудыбака «Бойтра». Гэтымі днямі тэатр разабіраецца на тры брыгады і выязджае на гастролі. Першая брыгада будзе абслугоўваць прыгранічныя раёны. У яе рэпертуары — «Вораг» Вевюркі і «Юрэйскае пшасе» Шолома Алейхеа. Другая едзе ў Заходнюю вобласць з п'есай Аржысёр Норд), «Гаспадыня гаспаіны» Бальдана (паставаўка заслужанага артыста рэспублікі тав. Рафальскага), «Сватобой Берман» Галаўчынера, «Падзі ў белых халатах» амерыканскага пісьменніка Сідней Кінглі. П'еса адлюстроўвае лёс і становішчы медыцыны ў капіталістычнай краіне. Зараз тэатр працуе над п'есай Кудыбака «Бойтра».

КОРАТКА

(Ад карэспандэнта «Звязды»).

Зборнік «Новыя ў падсочыі пэсу», прысвечаны п'ядзесцігадоваму юнавоў дзейнасці акад. В. В. Шыталова, выпушчў Усеагульна навукова-даследчым інстытут ланона гаспадары ў Ленінградзе.

21 мая, у 7 г. вэчара, Сталінскі горадскі КП(б)Б г. Менска склікае раённы сход жонак інжынерна-тэхнічнага персанала фабрыкі і заводу раёна. У парадку дня — прапарушак аловоў ўсеагульнай наладкі жонак інжынерна-тэхнічнага персанала і выступленні ўдзельніц нарады. Пасля — кіно.

Сход адбудзецца ў клубе металістаў (вул. Кірава).

Адыамы рэдактар Н. СТЭРІН.

Table with 2 columns: Date/Event and Description. Includes entries for 'Як яе завуць', 'Слава', 'Радзіма кліча', 'Адночы летам', 'Шлях кірабля', 'Лунны ліамень', 'Чапаеу'.

Advertisement for 'Белкаапмалако' (Belkooptmilk) featuring 'Экстра' brand milk. Includes a logo and a woman's portrait.

Advertisement for 'Менскі саюзнівермаг' (Minsk Union Store) listing various goods like furniture, books, and household items.

Advertisement for 'Пленум Менскага гарадскога савета' (Plenum of the Minsk City Council) regarding the election of deputies.

Advertisement for 'Полымя рэволюцыі' (Fire of Revolution) magazine, including subscription information.

Advertisement for 'Контрацептін' (Contraceptin) pills, highlighting their effectiveness and safety.

Advertisement for 'Белорускі дзяржаўны індустрыяльна-торфяны-тэхнікум' (Belarusian State Industrial-Torf-Technical Institute) detailing its curriculum and admission.

Advertisement for 'Беларускі тэатр Галоўчэ' (Belarusian Theatre Golauch) announcing the release of new plays.

Advertisement for 'Менскі тэхнікум народна-гаспадарчага ўчоту' (Minsk Technical School of People's Accounting) listing its courses and enrollment details.

Advertisement for 'ЦК саюза работнікаў пачатковай і сярэдняй школы БССР' (Central Committee of the Union of Primary and Secondary School Teachers of the BSSR) regarding a clock repair course.

Advertisement for 'Абвяшчае прыём на 1-шы курс' (Announces admission to the 1st course) for a technical school.

Advertisement for 'Ад 1 мая г. г. устаноўлен новы тарыф на міжнародныя (загранічныя) пісьмы' (From May 1st, new rates for international mail).

Advertisement for 'Менскі тэхнікум народна-гаспадарчага ўчоту' (Minsk Technical School of People's Accounting) regarding a course on the 1936-37 academic year.